

# ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 7 (6889) | 9 студзеня 1941 г., чацвер | ЦЕНА 10 КАП.

## ПРАВІЛЬНА СКАРЫСТАЦЬ УГНАЕННЕ— ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ ВЫСОКІ УРАДЖАЙ

Сёння ў нашай газеце публікуецца пастанова Савета Народных Камісараў БССР і Цэнтральнага Камітэта КП(б) Беларусі «Аб мерапрыемствах па накапленні і правільнаму скарыстанню ўгнаенняў у калгасах і саўгасах БССР». Гэтая пастанова мае вялікае гаспадарчае значэнне.

Партыя і ўрад, няспына клопатваюцца аб росквіце сацыялістычнага земляробства, ствараюць усе ўмовы для бясспраўнага ўсебаковага развіцця грамадскай гаспадаркі калгасаў. Пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі калгаснікі паказваюць бліскучыя ўрады барацьбы за сталінінскі ўраджай.

Зараз па ўсёй рэспубліцы разгортваецца палярны ўздым да вясновай саўбы. Прадэвіды людзі калгасаў выступаюць ініцыятарамі важнейшых мерапрыемстваў, якія забяспечваюць атрыманне высокага ўраджая ў 1941 годзе. Іх удзельніцтва гаспадары, якія падлічваюць рэсурсы, распараджаюцца зямельнымі аграпрамысловымі, калпацкімі або неабходнымі заходамі ўгнаенняў. У калгасе «Шлях сацыялізма» Дзяржлага раёна, зараз разгортваецца дзейная палярны ўздым да вясновай саўбы. Да вясня будзе завезена ляшчэ 60—70 тон. Паэта загатоўка і вываз тору, які пойдзе на прыгатаванне тора-гнойных кампастаў. У калгасе імяні Малагава, Слонімскага раёна, Баранавіцкага абласці, праводзіцца збор пошлы і курнага памёту.

Можна прывесці многа яркіх прыкладаў таго, як калгасы рыхтуюцца да атрымання высокага ўраджая. Калгасная вяска, як і ўся краіна, перажывае зараз ліні вялікай радасці. Паведамляе Цэнтральная Камітэта ВПК(б) аб скліканні XVIII Усеагульнага партыйнага канферэнцыі вышэйшых удзельніцтва і вытворцаў агульнага калгаснікаў, работнікаў МТС, саўгасаў і спецыялістаў сельскай гаспадаркі.

Задача партыйных арганізацый — скарыстаць гэты ўздым, дапамагчы калгасам забяспечыць выкананне задання гаварыцца Сталіна аб штогодняй вытворчасці 8 мільярадаў лукоў зярна.

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР і Цэнтральнага Камітэта КП(б) Беларусі накіравана на тое, каб забяспечыць далейшы рост ўраджайнасці ў калгасах і саўгасах.

Савет Народных Камісараў БССР і Цэнтральны Камітэт КП(б) Беларусі ў сваёй пастанове адзначылі наўвясенне сур'ёзных недахопаў у справе накаплення і скарыстання ўсіх відаў мясцовых і мінеральных ўгнаенняў. У мінулым годзе некаторыя калгасы і саўгасы рэзка скарацілі ўгнаенне і не скарысталі поўнае мінеральнае ўгнаенне. Многія кіраўнікі партыйных, саветскіх арганізацый і зямельных арганізацый саўгасаў і ў гэтым годзе не прынялі мер да скарыстання вялікіх магчымасцей, якія ёсць у кожным калгасе і саўгасе па накапленню ўсіх відаў ўгнаенняў.

Савет Народных Камісараў БССР і Цэнтральны Камітэт КП(б) Беларусі ў сваёй пастанове адзначылі наўвясенне сур'ёзных недахопаў у справе накаплення і скарыстання ўсіх відаў мясцовых і мінеральных ўгнаенняў. У мінулым годзе некаторыя калгасы і саўгасы рэзка скарацілі ўгнаенне і не скарысталі поўнае мінеральнае ўгнаенне. Многія кіраўнікі партыйных, саветскіх арганізацый і зямельных арганізацый саўгасаў і ў гэтым годзе не прынялі мер да скарыстання вялікіх магчымасцей, якія ёсць у кожным калгасе і саўгасе па накапленню ўсіх відаў ўгнаенняў.

найшай задачай партыйных і саветскіх арганізацый, зямельных арганізацый, МТС, праўдніц калгасаў, дырэктараў саўгасаў і ўсіх спецыялістаў сельскай гаспадаркі павінна быць усмернае накіраванне, правільнае захаванне і скарыстанне ўсіх відаў мясцовага і мінеральнага ўгнаення.

СНК і ЦК КП(б)Б абавязалі выкананне Саветамі дэпутатаў працоўных, абкомам і райкомам партыі, зямельнымі арганізацыямі, дырэктараў саўгасаў і МТС, праўдніц калгасаў і ўсіх спецыялістаў сельскай гаспадаркі строга сачыць за тым, каб усе віды мясцовых і мінеральных ўгнаенняў, пачынаючы з вясня 1941 года, скарыстоўваліся-б у поўнай адпаведнасці з прынятай сістэмай ўгнаення ў севарабарне. Па калгасах рэспублікі павінна накіравана і ўгнаення ў глебу гною ўстаноўлена ў колькасці 14.300 тысяч тон (па ўсходніх абласцях). Па саўгасах павінна накіравана гною вызначан у колькасці 180 тысяч тон.

Вялікае значэнне мае скарыстанне тору па ўгнаенне. СНК і ЦК КП(б)Б ўсталявалі на 1941 год план здабычы і вывазу тору па ўгнаенне на калгасах у размеры 11 мільянаў тон і на саўгасах — 75 тысяч тон. Апрача таго ўстаноўлены план здабычы тору па пошлы жывёлы ў колькасці аднаго мільёна тон.

Нечасныя таксама мерапрыемства па пашырэнню базы зялёнага ўгнаення. Значна павялічваецца пасевная плошча лубіны.

У пастанове ўказаны канкрэтныя мерапрыемства па вывазі гною, па скарыстанню мясцовых ўгнаенняў, збору пошлы, курнага памёту, скарыстанню заводскіх адходаў і інш.

СНК і ЦК КП(б)Б ўсталявалі, што калгасы і саўгасы павінны вывозіць мінеральныя ўгнаення са складу Сельгасхімнаба не пазней 10 дзён з дня іх паступлення на склады. Забаронена захарбоўне мінеральных ўгнаенняў пад адкрытым небам і валодку іх па аб'ёму. У далейшым мінеральныя ўгнаення павінны адпачываць выключна на вазе.

Савет Народных Камісараў БССР і ЦК КП(б)Б заклікаюць усіх калгаснікаў, калгасініц, аграпрацоўшчыкаў, работнікаў МТС і саўгасаў арганізаваць максімальнае накапленне ўсіх відаў мясцовых і мінеральных ўгнаенняў, правільнае іх захаванне і скарыстанне. Ажыццяўленне гэтых мерапрыемстваў з'яўляецца неадходнай умовай дасягнення высокага ўраджая і стварэння моцнай кармавой базы ў калгасах і саўгасах рэспублікі.

Вялікую ролю ў барацьбе за выкананне гэтай паставы павінны адыграць большавіцкія арганізацыі, якія абавязаны сістэматычна асветляць шырокае будучыню ўгнаенняў у калгасах і саўгасах, шырока папулярызаваць вопыт перадавых калгаснікаў, брыгад, звеняў і калгаснікаў.

Поўнае скарыстанне ўсіх відаў мясцовых і мінеральных ўгнаенняў, шырокі прымяненне тору, зялёнае ўгнаенне, у прымяненні лубіны, якія мае выключнае значэнне ў справе павышэння падароднасці, асабліва пасевных і сунічных гноў. Правільнае размяшчэнне ўгнаенняў у паліх севарабары, з улікам асаблівасцей гноў і патрэбнасці ўгнаенняў, вырашчываемых культур ва ўгнаеннях. Такія канкрэтныя задачы, паставленыя Саветам Народных Камісараў БССР і Цэнтральным Камітэтам КП(б) Беларусі.

Абавязак партыйных і саветскіх арганізацый, зямельных арганізацый, калгаснікаў, работнікаў МТС і саўгасаў — павялічыць заўважнае ажыццяўленне мерапрыемстваў, накіраваных на дасягненне высокага ўраджая ў 1941 годзе.

## АБ МЕРАПРЫЕМСТВАХ ПА НАКАПЛЕННЮ І ПРАВІЛЬНАМУ СКАРЫСТАННЮ УГНАЕННЯЎ У КАЛГАСАХ І САЎГАСАХ БССР

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР і Цэнтральнага Камітэта КП(б) Беларусі

Правільна і прыкладна паймаў, уносіць ўгнаенне ў першую чаргу пад кок-сагіз, лён, на пасевы часткі і пад зяравыя культуры з падсевам траў. Прымяняць таксама ўгнаенне ў глебах і пасабітках.

3. Па навознаму ўгнаенню: а) устанавіць на 1941 год на калгасах БССР план накаплення і ўгнаення гною ў глебу ў колькасці 14.300 тысяч тон, у тым ліку па калгасах:

Віцебскай абласці	— 3.400 тысяч тон
Магілёўскай »	— 3.500 »
Мінскай »	— 3.100 »
Гомельскай »	— 2.000 »
Палескай »	— 2.300 »

Па саўгасах Наркомсаўгасаў БССР устанавіць план накаплення гною ў колькасці 180.000 тон;

б) устанавіць, што ў кожным калгасе і саўгасе да 1 жніўня 1941 г. павінны быць пабудаваны гнохвалы і прасцейшыя жыжарыёмнікі.

Абавязак НКЗ БССР апублікаваць гэтыя ўказанні па будаўніцтве гнохвалы ў калгасах;

в) па павелічэнні выхаду гною і паліваўняў яго якасці арганізаваць ва ўсіх калгасах масавую здабычу тору па пошлы жывёлы, на прыгатаванне тора-гнойных кампастаў;

г) пранаваць праўдніц калгасаў забяспечыць скарыстанне ўгнаенняў калгаснікаў гною ад жывёлы асабліва карыстаючы калгаснікаў у адпаведнасці з параграфам 6-м статута сельгасарна. Рэкамендаваць калгасам налічыць калгаснікам на 2—3 працэнты за кожную тону гною, зданую калгасу.

4. Па скарыстанню тору па ўгнаенне: а) устанавіць на 1941 год план зда-

бычы і вывазі тору па ўгнаенне па саўгасах Наркомсаўгасаў БССР у колькасці 75 тысяч тон і па калгасах 11.000.000 тон, у тым ліку:

Віцебскай абласці	— 2.000 тысяч тон
Гомельскай »	— 1.800 »
Магілёўскай »	— 3.300 »
Мінскай »	— 2.300 »
Палескай »	— 1.600 »

Апрача таго, устанавіць план здабычы тору па пошлы жывёлы ў колькасці 1.000.000 тон (сухога), у тым ліку па калгасах:

Віцебскай абласці	— 250.000 тон
Гомельскай »	— 140.000 »
Магілёўскай »	— 250.000 »
Мінскай »	— 200.000 »
Палескай »	— 160.000 »

Загатоўка тору па пошлы павінна быць праведзена з 15 мая па 15 жніўня 1941 года. Загатоўлены сухі тору па пошлы павінны быць своечасова падвезены да жывёлагадоўчых пабудов і пераходзіць на акты задаткам жывёлагадоўчым фермам;

б) абавязак дырэктараў МТС заключыць дагаворы з калгасамі па пахрытоўцы балот для здабычы тору па ўгнаенне;

в) звярнуць увагу калгаснікаў і саўгаснікаў на неабходнасць правільнай эксплуатацыі тарных масів, не дапускаячы бесцэльнай здабычы тору раскіданымі амамі-камі, акая прыводзіць да пашпана скарыстання тарных залежаў і псавання сенакосных угоддзяў.

г) з агульнага гадавога плана накіравання гною і здабычы тору ўнесці пад зяравы культуры гною 10.000 тысяч тон і тору — 3.400 тысяч тон, у палары пад зяравы культуры гною — 4.300 тысяч тон і тору 7.600 тысяч тон, з наступным размеркаваннем па абласцях (у тысяч тон):

	ГНОЙ		ТОРО		У т. л.
	Пад зяравы	Пад вольны	Пад зяравы	Пад вольны	
Віцебская	2200	1200	500	1500	1000
Магілёўская	2600	900	800	2500	1300
Мінская	2200	900	1200	1100	1400
Гомельская	1500	500	600	1200	1000
Палеская	1500	800	300	1300	700

д) улічваючы значныя запасы тора-вінітаў і іх вялікае значэнне, як ўгнаення — устанавіць план здабычы і ўгнаення ў глебу тора-вінітаў у размеры 100.000 тон, у тым ліку па абласцях:

Віцебскай абласці	— 5.000 тон
Гомельскай »	— 40.000 »
Магілёўскай »	— 20.000 »
Мінскай »	— 15.000 »
Палескай »	— 20.000 »

5. Па зялёных ўгнаеннях. а) абавязак Наркамзём БССР, выкананне Саветамі дэпутатаў працоўных, абкомам і райкомам КП(б) Беларусі ў 1941 годзе пасевную плошчу лубіны па ўгнаенне на 60.000 гектараў і на зялёнае ўгнаенне на 60.000 гектараў, з наступным размеркаваннем па абласцях (у тысяч гектараў):

	На пасевы	На зялёнае ўгнаенне
1. Віцебская абласць	2,5	2,0
2. Магілёўская »	10,5	8,0
3. Мінская »	12,0	30,0
4. Гомельская »	6,5	10,0
5. Палеская »	8,5	10,0

б) абавязак Наркомсаўгасаў БССР давесці ў 1941 годзе ў саўгасах плошчу пасеву лубіны па ўгнаенне на 1000 гектараў і на зялёнае ўгнаенне на 2.000 гектараў;

в) абавязак Наркамзём і зямельныя органы на мясцах, выкананне Саветамі дэпутатаў працоўных павесці ўточненні насенных рэсурсаў лубіны і прыняць меры да поўнага іх захавання. Арганізаваць закупку насення лубіны ў калгасах, малочных ліній, і арганізаваць міжкалгасны абмен яго на іншыя культуры;

г) пасевы лубіны па ўгнаенне праводзіць адпачываць з пасевамі зяравых культур па зялёнаму ворыцу, з унясеннем фосфарных і калійных ўгнаенняў. Пасевы лубіны па ўгнаенне і на зялёнае ўгнаенне.

ўгнаенні праводзіць радовымі селіткамі з абавязковай апрацоўкай усёга насення нітрагенам;

д) абавязак Наркамзём БССР арганізаваць размяшчэнне лепшых мясцовых і сельскагаспадарчых сарту горкага і малазакладных лубінаў у сістэме райсентаў;

е) забяспечыць у 1941 годзе скарыстанне камбайнаў на ўборцы лубіны, а таксама малочныя што прыставаўшыя складанымі машынамі;

ж) у мэтах недапушчэння псавання насення лубіны пры захаванні, звярнуць асаблівую увагу на сушку насення, асабліва пасля камбайнавай ўборкі. Прыставаць у калгасах спецыяльныя памяшканні для захавання насення лубіны.

6. Па вапнаванню гноў: а) устанавіць план вапнавання кіслых гноў па калгасах БССР у колькасці 25.000 гектараў, у тым ліку па:

Віцебскай абласці	— 6,5 тысяч гектараў
Гомельскай »	— 2,0 »
Магілёўскай »	— 10,5 »
Мінскай »	— 5,0 »
Палескай »	— 1,0 »

б) абавязак Наркамзём БССР, выкананне Саветамі дэпутатаў працоўных, абкомам і райкомам КП(б) Беларусі ўсталяваць на калгасах плошчы падытавання вапнавання і забяспечыць поўнае выкапанне паводнага ўгнаення і вывазу валны на палі зямлі;

в) абавязак праўдніц калгасаў уносіць вапу ў першую чаргу на плошчы чыстых папараў, пад зяравыя культуры з падсевам траў, корнішова, кок-сагіз, а таксама на новазасвайваемых мінеральных зямлі;

г) пранаваць Наркамзём БССР забяспечыць завоз у 1941 годзе трактарных

Старшыня СНК БССР  
І. ВІЛІНСКІ.

дзіякаў з вапна-раскідальнікамі для рассяву вапны.

7. Па іншых мясцовых ўгнаеннях. а) арганізаваць ва ўсіх калгасах збор пошлы, курнага памёту, гноевай жывы, фекалія і іншых мясцовых ўгнаенняў і забяспечыць правільнае іх захаванне і ўгнаенне ў глебу;

б) абавязак выкананне Саветамі дэпутатаў працоўных забяспечыць да 1-га лютага 1941 года пабудову на прадырэмствах і пры жылых дамах хваляўняў для збору драўнянага пошлы, прымацаваўшы прыгатаваныя калгасамі да прадырэмстваў і домаўпараўнаў для вывазі збрэсмага пошлы;

в) абавязак Мінскай, Барысаўскай, Магілёўскай, Гомельскай, Чашніцкай, Шклоўскай, Рэчыцкай і Добрушскай раённых зямельных аддзелаў поўнае скарыстанне па ўгнаенне наяўных вапнавых адходаў палювальных фабрык, фасфігасавых адходаў дражджатацкіх заводаў і запалкавых фабрык, курнава адходаў пры вытворчасці малочнай кіслаты. Абавязак дырэктараў гэтых прадырэмстваў арганізаваць збор заводскіх адходаў шляхам прымянення адстойнікаў. Арганізаваць захаванне адходаў пад навасам.

8. Па мінеральных ўгнаеннях: а) устанавіць, што вываз мінеральных ўгнаенняў са складу Сельгасхімнаба павінна праводзіцца калгасамі і саўгасамі не пазней 10-ці дзён з дня іх паступлення на склады.

Абавязак Саветаў дэпутатаў працоўных, абкомам і райкомам КП(б) Беларусі забяспечыць вываз калгасамі і саўгасамі мінеральных ўгнаенняў, якія ёсць на складах Сельгасхімнаба, не пазней 25 студзеня 1941 года;

б) забараніць захаванне мінеральных ўгнаенняў пад адкрытым небам і валодку іх па аб'ёму са складу Сельгасхімнаба і складовых калгаснікаў і саўгаснікаў. Устанавіць, што валодку ўгнаенняў павінны праводзіцца выключна на вазе;

в) абавязак праўдніц калгасаў і дырэктараў саўгасаў праводзіць перавозку мінеральных ўгнаенняў толькі ў прыставаўшым для гэтага тары, выключна ў машынах страт пры транспарціроўцы;

г) для ўпарадкавання захавання мінеральных ўгнаенняў пабудова або абсталяванне ў кожным калгасе неабходныя складаныя памяшканні.

9. Ажыццявіць па правільнаму арганізаваць павольна гаспадары, за выкананне плана накіравання ўгнаенняў, за правільнае скарыстанне гною, тору і іншых мясцовых і мінеральных ўгнаенняў усекаці па старшнін калгасаў.

Ажыццявіць за накіраванне і захаванне гною на жывёлагадоўчых фермах і калянашых укладках на загаткаўчых фермах і калянашых, а за правільнае захаванне і скарыстанне гною, тору і іншых ўгнаенняў у лодзі і на брыгадзіраў палювальных брыгад. Перадачу палювальных брыгад загатоўленага гною жывёлагадоўчым фермам праводзіць на актах з укаваннем колькасці гною і яго якасці.

10. Рэкамендаваць праўдніц калгасаў і дырэктарам саўгасаў заахочваць калгаснікаў і работнікаў саўгасаў за пера-выкананне ініцыятыў па накапленню гною і гноевай жывы.

11. Абавязак дырэктараў цэнтральных, абласных і раённых гасет сістэматычна асветляць на старонках друку шырока будучыню гнохвалы і арганізацыі гноевай гаспадаркі ў калгасах і саўгасах, шырока папулярызаваць вопыт перадавых калгаснікаў, брыгад, звеняў і калгаснікаў.

12. СНК БССР і ЦК КП(б)Б заклікаюць усіх калгаснікаў, калгасініц, аграпрацоўшчыкаў, работнікаў МТС і саўгасаў арганізаваць максімальнае накапленне ўсіх відаў мясцовых і мінеральных ўгнаенняў, правільнае іх захаванне і скарыстанне, таму што ажыццяўленне гэтых мерапрыемстваў з'яўляецца неадходнай умовай для дасягнення высокага ўраджая і стварэння моцнай кармавой базы.

Старшыня ЦК КП(б) Беларусі  
П. ПАНАМАРЭНКА.

## На сесіі Акадэміі навук БССР

Учора на раішнім пасяджэнні сесіі Акадэміі навук БССР быў заслуханы даклад заслужанага дзеяча навукі БССР акадэміка арганізацыі О. К. Верава-Зіхман аб мерапрыемствах па накапленню і правільнаму скарыстанню ўгнаенняў у севарабарне.

У ажыццяўленні даклада, ілюстраваным шматлікімі дыяграмамі, лічбамі, пікаграмі і фактамі, дакладчык абгрунтаваў рэзультаты і значэнне хімізацыі земляробства ў павышэнні ўраджайнасці сацыялістычных палёў.

У гэтай працы — працы дзяткімі хімікамі — мае павышэнне шырока прымяненне ў калгасах правільную сістэму арганічных і мінеральных ўгнаенняў, унахваленне ў практыку вынашэнне надзольных гноў.

Галоўная роля ў хімізацыі сацыялістычнага земляробства БССР належыць арганічным ўгнаенням, якія ўтрымліваюць у сабе ўсе неабходныя пажыўныя вясчывы для росту раслін. Аднак, з-за няправільнага захавання і ўгнаення ў глебу гною да апошняга часу ў нашых калгасах і саўгасах марна трапіла вялізарная колькасць неабходных для раслін азота, калія, фосфарна. Важнейшым мерапрыемствам у справе правільнага скарыстання гною з'яўляецца пабудова ў масавым маштабе гнохвалыўняў, умяшчэнне на пошлы тору, якім багата патра расліна.

Прымяненне тору ў якасці ўгнаення можа быць вельмі прастай і выгаднай.

У вырашэнні праблемы хімізацыі гаспадарства.

## Германскія паведамленні

БЕРЛІН, 8 студзеня. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне паведамае, што ўсе ўдзельнікі ўзброенага Англійскага тэррытарыяльнага кадраў у вузлі Германіі іпольцы ў суправаджэнні зямляў неспрыяцельскага карава судна і палатні азін гандлёвага пароход таяжана ў 2.500 тон.

На працягу дня германскае авіяцыя павялічыла бомбардыраваў Лондан. Асобныя самалёты атакавалі аэрадромы, чыгуначныя лініі і важныя ваенныя прадырэмствы ў Паўднёвай і Цэнтральнай Англіі. На некалькіх аэрадромных аб'ектах збройнага павету многа самалётаў, якія заходзілі на зямлі. Далей быў моцна пашкоджаны хімічны завод. Германскія бомбардыроўшчыкі атакавалі па пошлы ад Грэйт-Ірмута англійскаму фэалямі мільянаў траўшчыкаў. Адно судно загаразла. Паблізу Дуўра збіт адзін неспрыяцельскі самалёт.

## Англійскія паведамленні

ЛОНДАН, 8 студзеня. (ТАСС). Афіцыйна паведамаецца, што ўчора днём неспрыяцельскі самалёт бомбардыраваў некалькі пунктаў Англіі. У раёне Лондана, у горадзе Цэнтральнай Англіі і ў некаторых іншых месцах пашкоджана некалькі дамоў. Некалькі чалавек забіта і ранава. Вечарам англійскае знішчальніцкае ўстаўлі ў бой з германскімі самалётамі, якія павялічылі над Паўднёва-Усходняй Англіі. Непрыяцельскі самалёт удалося сціснуць некалькі бомб, пашкоўдзіўшы некаторыя дамы ў прыбярэжным горадзе. У Лондане другю брэнго надзыха было паветравай трышчы.

## Італьянская зводка

РЫМ, 8 студзеня. (ТАСС). Агенцтва Стэфані перадае наступную зводку італьянскага камандавання: «У Кірэнаіцы паліцый Бардыя і Туркума дзеянні патруль і артылерыі. Нашы самалёты тарпедаравалі адзін эсмінцэ праціўніка паблізу Солама. Італьянскае знішчальніцкае і штурмавае авіяцыя абстрэльвала з кулямётнай і бомбардыраваў матарызаваныя часткі праціўніка. Самалёты праціўніка зрабілі шматлікія палёты на розныя населеныя пункты Кірэнаікі і на горад Трыполі, дзе паліцаваць 4 забітыя і каля 10 раненых. У бай збіт адзін самалёт праціўніка.

На грэчаскім фронце адбыліся аперацыі мясцовага характару, у часе якіх праціўніку нанесены цяжкія страты. Сірыя праціўніка атакаваў нашы перадавыя паліцыйны аддзлы. Збіты тры самалёты праціўніка. Нашы караблі падвергалі эфектыўнай бомбардыроўцы населеныя пункты і дарогі на занятых праціўнікам узбярэжжы».

## ВАЙНА У АФРЫЦЫ

3 часу ўступлення Італіі ў вайну англічане знішчылі ў Афіцы больш 500 італьянскіх самалётаў. Англійскае авіяцыйнае страліца каля 80.

У аўтарытэтных лонданскіх кругах лічыць зусім неабгрунтаванымі заявы італьянскага камандавання, што нібы ў перыяд баёў за Бардыю італьянцы затрылі тры англійскія караблі і пашкодзілі пасажырскага пароход, падводную лодку, эсмінцэ, канацкую л





